

ФЕСТЫВАЛЬ ФАЛЬКЛОРУ ЯК АДНА З СУЧАСНЫХ ФОРМ АДРАДЖЭННЯ І ПРАПАГАНДЫ НАРОДНАГА МАСТАЦТВА

(Метадыгчыныя парады арганізатарам фальклорных
фестываляў)

Фестывалі фальклору на Беларусі, як і ва ўсім свеце, сталі даволі распаўсюджанай формай рэкрэацыйна-забаўляльнай дзейнасці. Адначасова яны служаць мэтам адраджэння і падтрымкі традыцыйных форм народнай культуры, звычаяў і абрадаў, стымулюючы развіццё аматарскай мастацкай дзейнасці.

Фестываль фальклору павінен быць вынікам сумеснай творчай працы навукоўцаў і практикаў, бо без адпаведнай навуковай базы існуе небяспека перетварэння яго ў агляд мастацкай самадзеянасці або ў тоу-праграму па матывах народных мелодый. Сапраўліны фестываль фальклору павінен раскрывець унутраны змест і реальнаяе якаснае становішча фальклору ў сваім рэгіёне, дэманстраваць яго ва ўсім шматколерным багацці і харастве.

Арганізацыйна-творчая работа па падрыхтоўцы фестываляў павінна весціся стабільнай групай на працягу доўгага адрезку часу -- года і больш. Ужо ў дні самога фестывалю вялікая і адказная частка работы можа быць ускладзена на добраахвотнікаў -- школьнікаў, студэнтаў, пенсічнераў.

У ідэйна-тэматычнай задумцы прадугледжваецца, якому віду фальклору будзе аддадзена ўнага: аўтэнтычнаму, стылізаванаму або аўтарскім апрацоўкам фальклорнага матэрыялу. Часцей за ўсё арганізатары знаходзяць магчымасць адлюстраваць у праграме ўсе гэтыя алголінаванні. У Беларусі ўпершыню было зроблены так падчас I Міжнароднага фестывалю фальклору, які адбыўся ў Пінску з 15 па 0

21 чэрвяня 1994 года. На гэтым фестывалі для аўтэнтычнага і стылізаванага фальклору прадугледжваліся асобныя дні. Гэта быў наўмысны рэжысёрскі крок, каб адасобіць розныя ўзроўні асваення народнай спадчыны і даць гледачу найболыш поўнае ўбіленне ўсім сучасным абліччым народнай культуры.

Арганізаційни камітет фармірує програму, зъход-
дячи са сваих мет, задач, мастицькага густу і
матеріалу, які єсць у наяўнасці. Судзносна з
гэтымі ідэямі ідзе адбор і падрыхтоўка калектыва
да ўпраду Ў фестывалі.

Причинів рознішія падъход да падбору
реклертуару втентичних гуртоў і ансамблей сучаснай
сценаграфіі. Што датылица першых -- непажадана
каректура іх сцэнічнага дзеяння. Лепш за ўсё
дакаць выступленне втентычнага колектыву ў
наиболы поўним аб'ёме, ствараець неабхолдныя ўмовы
для раскрыція творчага патэнцыялу артыстаў і
адэктнага ўспрымання іх мастацтва публікай
(натуральнае природнае асяроддзе, мыгчымасці
контактаў з гледачамі).

Треба звісіди памятаць, що ў параднанні з узелянікамі-аматорамі другаснага фальклору, якія, як правило, болы маладыя па ўзросту, атрымалі специяльную падрыхтоўку ў пеуным вілзе і жанры мастацства, маюць вони канцертнай дэйнасіі, но събіткі аўтэнтычнага фальклору прайграюць у відовішнасці іх выступлення. Каб не адбылося адмоўчага эффекту, режысурэ сцята павінна быць адпаведнай. Аўтэнтычным гуртам трэба забяспечыць асобным пляноўку альбо асобны дзень, ці супрадухашці іх выступленне каментарнем.

Програму колективу сучаснай сцэнографіі звычайна складамісь закончаныя нумары, з якіх з лёгкасцю можна канструяваць, мадэліраваць розныя варыянты рэжымскіх пастановак.

Збалансувавши сіленарий свята дапаможа ўлік узроставих асаблівасцей і масташкіх густаў зудимторні. Адны пляноўкі могуть быць прызначаны для

дзіцячых гульняў і забаў, другія -- для мерагры-
ментаў з пазытыві і састарэлымі наведвальнікамі.
Партулярнымі сярод моладзі могуць стаць выступленні
гуртоў гародскога фельклору. Свабодная сцэна для
працягнення інішыятывы ўсіх жадаючых можа пры-
мягнучы здольных да творчасці кампазітараў, часту-
мачнікаў, пераскладальнікаў. Бяспечна, знайдуць
сваіх гледачоў і прыхільнікаў такія пляцоўкі і
програмы, як "цэнтр рамесніцтва", "фельклорнал
афіла", "госці Фестываля", "носьбіты традыцый" --
творчыя паказы аўтэнтычных гуртоў, .."народная
дискатэка" альбо "міжнародны баль", "баю-бай,
пайграць нам дай", дзе выступяць самыя малененькія
артысты, вакалісты, музыканты і танцоры.

Треба пазбягашь аднабаковасці ў фестывальным фальклорным руху. Упор на танцевальныя колектывы, хаяц яны і з'ўляюща найбольш відовішчныі, абыяднія фестываль, стварае ў гледача недастатковая поўнае ўяўленне аб нацыянальнай культурнай традыцыі. Палітра традыцыйнага мастацтва ў кожнага народа надзвычай багатая. Інструментальная і вакальная музэйка, паэтычнае слова, народна-сцэнічнае дзеяньне і дасцілны народны гумар недадуць харесцво і непаўторнасць святы.

Програма павінна бути прадуманай і разнастайней, насычанай не толькі відовішчними, але і цікавими пазафестивальними мерапрограммами. Для гасцей, якія прибулі на фестиваль з інших рэгіёнаў, плануюцца экспкурсіі, сустрачы з мясцовыми жыхарамі падчас дабрачынных канцэртаў, прадугледжваеца магчымасць дыскусій з публікай, якая б хапела ведаць больш аб культуре і традыцыях тых, хто склонны прыехаць.

Вялікае значэнне мае і выбар часу прывядзення мерапрыемства: летні альбо зімовы перыяд, выходны, святочны ці працоўні гэта будзе дзень, месца правядзення і зручнасць транспартнай сувязі з ім.

Раёнае свята народных гульній пад лэвізан "Хто гуляе і дурае, той ніколі не старее" ў 1993 годзе

на Смергонтчыне ядывелася ў чудоўнай лясной ілюсіі ў перыяд найбольшага росквіту прыроды -- на Сёмуху. Негалькі гадзін цягнулася чудоўна падрхтаванне сценічнае дзеянне з выступленнямі аметарскіх мастакоў-колектываў. Далей яго планавалі перанесці на гулінёвую плошчоўкі. Але каб зэклікаць да сябе людзей, культаргамізатарам дзвялося прыкладці вялікія намаганні. Па-першым, гледачы былі ўсе стомлены папярэднім програмай, хенею проста адпачышь і пагрешиш на сонеку, а па-другое, іх колькасць ледзь перабольшвала артыстаў. Стварылася ўражанне, што так вышатна наладжаная адпачынковая-забаўлальная програма чалавусці не супала з планамі жыхароў навакольных вёсак і раіцэнтра ці то з-за аддаленасці месца празіядзення, ці то па якой іншай прычине.

Другі фестываль -- фестываль народнага гумару ў Аўтаках у 1995 годзе. Таксама лета, ускреек лесу паміж дзвінамі вёскамі. Асноўныя арганізатары свята -- раёны альбо культуры разам з Міністэрствам культуры -- замагаліся ўздзелу ў гедрынтоўні і правадзенні свята ўсіх гаспадараў раёна і вытворчых праціўнікоў г. Калінкавічы, зрабілі чырвоную рекламу. У выніку -- віравала сапраўднае свята для людзей. Колькасць наведвальнікаў ніхто і не збіраўся падлічыць, бо гэта было немагчыма. Да таго ж, іх зацікавленасць падтрымлівалася нарадамі нечаканасцей: жарабец і іншая хатняя жыгёла ў якосьці пригоў; праход да імпцернай плошчоўкі праз імпракізованую "мітні", дзе ўваходнымі билетамі слухну бутэрскі анекдот, з пічатка-лазевол на ўздел ў сцяне ставілася на любімі адкрытымі часткамі цела па жаданню. Усё, як і належыць быць, з алпавелымі жантрамі народнага фольклору -- народнымі жартамі -- было ўлічана ў рэжысуре.

Немагчыма запраграмігаць нальвор'е, але і тут можна пазбегнуць нечаканасцей. Існі падстава звязаныя да народнага календара, а таксама прызначаныя нальвор'е чінульскімі галоў у алпавелі

перыяд. Невялічкі цёплы дажджок можа стаць цікавай прыголій альбо ператварніца ў поўны крах фестывальнага мерапрыемства ў залежнасці ад таго, як да гэтага падрыхтаваша. На ўсялякі выпадак павінен быць распрацаваны запасны варыянт. Добра, калі непадалёку знаходзіцца сточнічарная, тэхнічна абсталёваная установа культуры з глядзельнай залай і сцэнай, прыкладна патрабнай велічыні. Калі ж такога няма, то давядзенча паклапаніца, каб у гледачоў і артыстаў было хвіля 6 часовае скосінча ад непагоды. Сам канцэрт прыйдзе ў перанесці ў іншое месца, а гэта выкліча дадатковую фінансавую і маральніню выдаткі, прыняздзе да страт часу.

Ніякі дробязей у забеспечэнні тэхнічнай часткі фестывалю: абсталёванне і асвятленне сцэны, гук. Ад зладжанасці работы ўсіх тэхнічных службай таксама шмат чаго залежыць.

Шырокая реклама -- гэта значная частка поспеху. Треба выкарыстоўваць магчымасці бясплатнага размяшчэння рекламы, прыцягваць увагу сродкаў масавай інфармацыі правядзеннем прэс-канферэнций.

Кожны фестываль таксама з'яўляецца і творчай майстэрнай, дзе набываюць вопыт кіраунікі мастакоў-колектываў і кожны артыст-аматар па-асобку. Для абмену думкамі ў ходзе фестывалю практикуюцца арганізацыя "круглых столоў", творчых сустэреч з арганізатарамі, дыскусій і навукова-практычных канферэнцый.

Беручы пад увагу тое, што фольклор у канцы XX стагоддзя ўсё больш і больш набывае новыя, нязвычайнія яму функцыі: са з'явы паўсядзённага жыцця перетвараецца ў аб'ект камерціі, па формамі дэмонстрацыі набліжаеша да прафесійнага мастацтва (ідзе да гледача праз сцэну, радыё, кіно і тэлебачанне, дзе існуюць свае законы), то трэба разглядаць фестываль фольклору -- даволі новую форму яго ўзнáлення -- як магчымы шлях вяртання фольклору да жыцця, засяроджэння вечных камтоў-насцей у нашай речайснасці сучаснымі сродкамі, як

зборот да духу традыцыйнай беларускай культуры.

Таму, правядзенню падобных мерапрыемстваў павінна папярэднічаць карпатлівая падрыхтоўчая работа.

Л. Сівураў,
аддзела народнай
БелІПК

супрацоўнік
творчасці